

Паспалітай — гэта даследаванне літаратуры найперш самой І Рэчы Паспалітай як адзінага палітычнага і цывілізацыйнага цела.

Літаратура

1. Марзалюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI — XVIII стст. (Этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічны і канфесійныя стэрэатыпы беларускіх гараджан): манаграфія / І. А. Марзалюк. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 164 с.
2. Обстоятельное описание старопечатныхъ книгъ славянскихъ российскихъ, хранящихся въ библиотекѣ тайного советника, сенатора, двора его императорского величества дѣйствительного каммергера и кавалера, графа Фёдора Андреевича Толстова // Издаль Павель Строевъ, Императорской Академіи Наукъ корреспондентъ. — Москва: въ Типографії С. Селивановскаго, 1829. — С. 592.
3. Mickiewicz, A. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / A. Mickiewicz // Dzieła: w 17 t. — Warszawa: Czytelnik, 1993 — 2000. — T. 5. — 1999. — S. 9–60.
4. Mickiewicz, A. Dziady / A. Mickiewicz // Dzieła: w 17 t. — Warszawa: Czytelnik, 1993 — 2000. — T. 3. — 1999. — S. 7–316.
5. Naruszewicz, A. Poezye / A. Naruszewicz // Biblioteka kieszonkowa klassykow polskich wydana przez Jana Nep. Bobrowicza. — T. 6. — Lipsk: Breitkopf et Haertel, 1835. — 252 s.
6. Niemcewicz, J. U. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego Księcia litewskiego. itd. / J. U. Niemcewicz // Wydanie K. J. Turowskiego: w 2 t. — Kraków: nakładem wydawnictwa biblioteki polskiej, 1860. — T. 1. — 281 s.
7. Sobieski, J «Pamiętnik wojny Chocimskiej» / J. Sobieski // Przełożył z łacińskiego Władysław Syrokomla. — Petersburg: nakładem Bolesława Maurycego Wolff'a, 1854. — 84 s.

Софія Тычына (Мінск)

ТРАНСФАРМАЦЫЯ ВОБРАЗА ЎАНТЫЧНЫХ ГЕРОЯЎ У ПАЭМАХ М. ОСІПАВА, І. КАТЛЯРЭУСКАГА і В. РАВІНСКАГА

Напэўна, ніводная паэма не выклікала столькі спроб парадзіравання і высмейвання на самых розных мовах, як паэма Вергілія «Энеіда». Творы Д.-Б. Лалі, П. Скарона, А. Блумаўера, М. Осіпава, І. Катлярэўскага, В. Равінскага былі напісаны ў розны час. Калі паэмы Д.-Б. Лалі ці П. Скарона ўзніклі як вынік высмейвання антычнага твора, які лічыўся ўзорным («Салонныя паэты ператваралі Вергілія ў ідэальнаага спевака знаці» [4, с. 14]), а таксама як вынік «дэмакратычнай рэакцыі на класіцызм» [2, с. 136], то травесціі, якія з'явіліся на славянскай глебе, сталі хутчэй працягам своеасаблівай еўрапейскай традыцыі. Так, М. Мінскі пісаў: «Магчыма, Осіпава спакусіў поспех “Душачкі” М. Багдановіча, акрамя якой у рускай літаратуре тады мелася яшчэ некалькі іраі-камічных паэм: “Елісей, ці раздражнёны Вакх” Майкова і “Сумнае падзенне вершатворцаў” Чулкова. Значэнне такіх паэм у нас было зусім не тое, як у Еўропе. Кпіны з класіцызму не ўяўлялі ў нас нічога займаныага, як у Францыі ў час Скарона, сучасніка Расіна, Карнэля і Буало: французская пітыха трymалася ў нас зусім не таму, што ніхто не ўсведамляў яе недахопы і не смяўся з яе; яна трymалася нягледзячы на ўсе насмешкі і нападкі, таму, што іншых не было ў нас узораў і мы воляй-ніяволей павінныя былі наследаваць французам, якія пакінулі нам поўную калекцыю паэтычных узораў і поўны

кодэкс правілаў» [5, с. 807]. Паводле меркавання М. Мінскага, падобныя паэмы мелі адзіную мэту — смяшыць «дзеля смеху, без усялякага ўнутранага матыву» [5, с. 807]. Такім чынам, як ні дзіўна, пародыі М. Осіпава, І. Катлярэўскага і В. Равінскага не зусім правільна супастаўляць з арыгінальным творам, з «Энеідай» Верглія, бо да з'яўлення канкрэтна гэтых пародый паэма не мае дачынення. Справа ў tym, што аўтараў натхніў хутчэй вопыт папярэднікаў, а не сам твор Верглія («Віргіліева Энеіда» М. Осіпава з'яўляецца пераробкай твора Блумаўера, а беларускі аўтар, як сведчыць даследчык Г. Кісялеў «абапіраўся найперш на вопыт Катлярэўскага» [2, с. 137]). Пры гэтым кожная з паэм, несумненна, з'яўляецца цалкам арыгінальнай, хоць мы можам казаць пра пэўныя запазычанні, пра вартасці і недахопы. Напрыклад, да паэм М. Осіпава і І. Катлярэўскага, якія па часе ўзнікнення знаходзяцца блізка адна да другой, крытыка і чытачы аднесліся па-рознаму. Справа тут у таленце пісьменнікаў, іх асаблівым майстэрстве адшукваць арыгінальныя досціпы, а таксама ў мэтах, якія яны перад собой ставілі. Не надта высока была ацэнена пародыя М. Осіпава. Знакаміты рускі крытык XIX ст. В. Бялінскі называў паэму М. Осіпава правінцыйнай [1, с. 498], бо, на яго думку, гэты твор здольны насмяшыць толькі натоўп, а не адукаванае грамадства, паколькі элементы камічнага схаваныя ў самой рэчаіснасці і не маюць патрэбы ў карыкатурах і перабольшаннях, якія прадстаўленыя ў творы [1, с. 498]. М. Мінскі пісаў: «...у той час калі “Энеіда” Осіпава ўяўляе собой літаратурную забаўку, якая даўным-даўно згубіла ўсялякую каштоўнасць і якую ўсе забылі, — паэма Катлярэўскага, якая была напісана як яе перайманне, назаўжды захавае глыбокое літаратурнае значэнне і пастаянна будзе ўзбуджаць сур’ёзную ўвагу крытыкі» [5, с. 808].

У сувязі з вышэйадзначаным, надзвычай цікавым з'яўляецца пытанне пра трансфармацыю антычных вобразаў у паэмах М. Осіпава, І. Катлярэўскага і В. Равінскага. Калі аўтары пра напісанні твораў азіраліся на сваіх папярэднікаў, то што змянілася і што засталося ў трактоўцы харектараў тых ці іншых персанажаў? Безумоўна, значная частка тыповых рыс герояў захавалася, але разам з tym рускія, украінскія і беларускія Энейі, траянцы, Дыдоны і інш. дастаткова моцна адрозніваюцца. Паколькі сюжэт паэм будуеца вакол Энея, то варта пачаць з яго. Эней М. Осіпава з першых радкоў прадстаўлены не зусім прывабна. Аўтар яго вартасці апісвае дастаткова груба (за гэта, дарэчы, М. Осіпава крытыковалі): «*Еней был удалой детина, // И самой хватской молодец; // Герои все пред ним скотина; // Душил их так, как волк овец*» [6, с. 811]. А вось якую харектарыстыку дае свайму герою ў пачатку твора І. Катлярэўскі: «*Еней був парубок моторний // I хлопець хоть куди козак, // Удавсь на всее зле проворний, // Завзятішь од всіх бурлак*» [3, с. 11]. Зусім падіншаму ацэньвае свайго героя В. Равінскі: «*Жыў-быў Эней, дзяцюк хупаваты, // Хлапец няўвошта украсіў; // Хоць пан, але удаўсь ласкавы, // Даступен, вецел, неграбіў*» [7, с. 15]. На вялікі жаль, твор В. Равінскага нашмат карацейшы, чым травесції рускага і украінскага аўтараў. Таму цяжка сказаць дакладна, якім бы быў беларускі Эней, як бы ён паводзіў сябе ў той сітуацыі, калі паводле сюжета

яму трэба было пакінуць закаханую ў яго Дыдону. Калі параўноўваць трох Энеяў, абмяжоўваючыся кавалкамі твораў да таго моманту, калі пасля добрага пачастунку ў Дыдоны галоўны герой пайшоў у скокі (на гэтым беларускі варыянт абрываеца), то можна зрабіць выснову, што ў В. Равінскага адсутнічаюць некаторыя эпізоды, якія дазволілі б разгледзець характар Энея больш падрабязна, і за кошт гэтага герой выглядае станоўча. Напрыклад, у рускага і ўкраінскага аўтараў у той момант, калі Дыдона прайўляе зацікаўленасць і жадае сустрэцца з правадыром траянцаў, Эней нечакана ўзнікае перад Дыдонай са словамі: «*Он здесь!*» [6, с. 813] ці «*Осъ, осъ де я, коли вам треба!*» [3, с. 23]. Пасля такога эффектнага з'яўлення (якое, на наш погляд, сведчыць пра наяўнасць самалюбства ў героя) Эней імкнецца зачараўваць царыцу. У М. Осіпава ў ход ідуць парфумы, памады, воды, мазі, якімі забяспечыла сына Венера, а таксама «шарканья», «поклоны», «учтивствы», «забобоны» і г.д. [6, с. 813]. У І. Катлярэўскага Эней «*Потім з Дідоною обнявшись, // Поцілувались гарно всмак; // За рученьки біленкі взявшись, // Балакалі то сяк, то так. // Пішли к Дідоні до господи // Чerez велиki переходи, // Ввійшли в світлицю тай на піл; // Пили на радоцах сівуху...*» [3, с. 24]. У В. Равінскага герой проста нечакана ўзнікае перад царыцай, без аб'яўлення самага сябе. Пасля гэтага аўтар адразу апісвае, як герой праходзяць у дом, жагнаюцца, Эней чытае малітву (чаго няма ні у М. Осіпава, ні у І. Катлярэўскага), а тады ўжо ўсе садзяцца за стол. Эней у М. Осіпава — фарсун (відаць, гэта спадчыннае, бо яго маці Венера рабіць стаўку выключна на зневіні бліск), у І. Катлярэўскага герой таксама не пазбаўлены жадання пусціць пыл у очы (што, зрешты, больш прайўляеца ў пазнейшых эпізодах), у той час як беларускі Эней выглядае зусім простым, без прэтэнзій на свецкасць, але гэта надае яму абаяльнасці. Агульным у трох Энеяў застаецца тое, што яны падчас буры выявілі сваю баязлівасць (у М. Осіпава і І. Катлярэўскага гэтая рыса характару час ад часу прайўляеца ў Энея і ў іншых эпізодах). Відавочна, баязлівасць славянскім Энеям засталася ў спадчыну ад замежных «Энеід», у якіх гэтая рыса высмейвалася.

Свайму правадыру ў В. Равінскага цалкам адпавядаюць траянцы. Калі ў рускай і ўкраінскай версіі яны збольшага выглядаюць як галадранцы, выпівохі, ненажэры і распуснікі, то ў беларускага аўтара яны падаюцца хоць і беднымі, але вельмі працавітымі, умелымі людзьмі (сялянамі): «*Мы ўсяку паничыну смякаем: // У бровара глядзець як, знаем, // Загнеткі, сундукі рабіць, // На бочкі абручы набіць. // Піліп наш лепіць гарлачы, // Пракоп жа ступы, таўкачы, // А Саўка зелле ўсяка знае...*» [7, с. 24]. Беларускія траянцы не столькі імкнуцца выклікаць у Дыдоны спачуванне сваім няшчасным выглядам, колькі рэкамендуюць сябе з лепшага боку і дэманструюць сваю гатоўнасць працаваць. У той час, як траянцы ў М. Осіпава і І. Катлярэўскага робяць акцэнт на сваё вартае жалю становішча. Чым выкліканы падобныя змены ў характарыстыках герояў? Адзін з варыянтаў тлумачэння заключаецца ў tym, што паколькі твор В. Равінскага пісаўся пазней, то ў ім нашмат болей прайўляюцца сацыяльныя матывы (гэта неаднаразова падкрэслівалі даследчыкі, напрыклад, А. Лойка).

Такім чынам, аўтар імкненства прадэманстраваць у станоўчым свеце якасці сялян (прыгонных). Іншае тлумачэнне дазваляе даць характарыстыку беларускай Дыдоны. У адрозненні ад украінскага і рускага варыянту, Дыдона В. Равінскага — злосная і распусная жанчына.

Дыдона ў М. Осіпава з самага пачатку прадстаўлена як разумная, клапатлівая, дзелавітая, працавітая, простая ў абыходжанні, літасцівая. Разам з тым яна — самотная ўдава і таму яна так разлічвае на Энея. У І. Катлярэўскага Дыдона мае падобныя характарыстыкі: «*Розумна пані і моторна, // Для неї трохи сих імен: // Трудяща, дуже працьовита, // Весела, гарна, сановита*» [3, с. 21]. Такая жанчына, безумоўна, можа паспачуваць і прытуліць голых і босых траянцаў. Дыдону В. Равінскага адной жаласцю не возьмеш. Яе слова, адрасаваныя прышэльцам, выдаюць яе жорсткасць (яна «*дзесяцкага прывіла*» [7, с. 23] за тое, што пускае ўсіх без пашпартоў). Дыдона а сразу пачынае абвінавачваць людзей у тым, што яны — злодзеі. Тоё, што яна ўсё ж такі не прагнала траянцаў, тлумачыцца толькі тым, што яна ўжо чула пра Энея. З якой нагоды В. Равінскі так нялітасціва абышоўся з Дыдонай? У Вергілія, дарэчы, Дыдону шкада, яна з'яўляецца ахвярай абставін. Спачатку Венера для таго, каб паспрыяць свайму сыну, зараджае ў сэрцы царыцы каханне, а потым з-за наяўнасці прадказання пра Рым і неабходнасці падпарадкоўвацца волі багоў яе пакідае Эней. Існаванне адмоўных характарыстык Дыдоны ў В. Равінскага можна было б патлумачыць ўсё тымі ж сацыяльнымі матывамі. Інакш кажучы, Дыдона паказана кепскай, бо яна — царыца (пані)? Эле і Эней — пан, хоць і бедны. І ён — добры. Магчыма, змякчаючы вобраз Энея, надаючы яму станоўчыя рысы, беларускі аўтар вырашыў для раўнавагі дадаць вобраз адмоўны. Урэшце, калі разглядаць перспектыву твора і мець на ўвазе тое, што сюжэт мае працяг, то станоўчы Эней будзе вымушаны кінуць Дыдону і тады ён будзе выглядаць зусім не станоўчым. Можа быць, кідаць злую і жорсткую каханку было б прасцей? У М. Осіпава і І. Катлярэўскага герой баязліва ўцякае, але менавіта так і мог зрабіць той Эней, якога апісваюць аўтары. Як бы выкручваўся з гэтай сітуацыі беларускі Эней, мы, на вялікі жаль, не ведаем. Можа быць, аўтару падаўся вобраз злой Дыдоны больш лагічным і пераканаўчым, бо ва ўкраінскім варыянце пасля ~~апісання~~ станоўчых якасцяў царыцы неадпаведным падаецца яе грубы зварот да траянцаў (гэта, аднак, дазваляе стварыць дадатковы камічны эффект). У беларускім варыянце такога рэзкага контрасту (апісанне / слова Дыдоны) няма.

Што тычыцца вобразаў багоў, то збольшага ва ўсіх трох творах яны адпавядаюць адно аднаму. Багі паказаны як распушнікі, п'яніцы. Яны — злосныя і помслівыя (Юнона), шукаюць сваю выгаду (напрыклад, бяруць хабар грошамі (Нептун) ці дзяўчатамі (Эол)). Хіба можна згадаць Эола і Зеўса, якія ў В. Равінскага набываюць нечаканыя рысы. Эола Юнона заспела за сур'ёзным, але зусім неадпаведным статусу, заняткам: «*Эол сядзеў тады ля печкі, — // Мязгу скабліў на перапечкі // Ды лапці лыкам падплятаў. // Ён тут аборы падабраў, // Заткнуў за пояс кацатых...*» [7, с. 17]. Зеўс у беларускага аўтара паводзіць сябе вельмі непасрэдна: «*Без сорamu, як малы дзеци, // З падоння*

пальцам калупаў» [7, с. 20]. Акрамя таго, у В. Равінскага, як, дарэчы, і ў І. Катлярэўскага, Зеўс дае Венеры дзіўныя для антычнага бога рэкамендацыі. У І. Катлярэўскага: «Попонеділкуй, помолися» [3, с. 20]. У В. Равінскага: «Ідзі, дачухна, не турбуйся! // Ды скорамам, глядзі, не псуйся! // Ні з кім саромна не клянісь // І ў Сташкаў Нілу пакланісь!» [7, с. 22]. Так што ў В. Равінскага руплівымі і набожнымі аказваюцца не толькі траянцы, але і багі!

Нягледзячы на тое, што з'яўленне травесцій на славянскай глебе было выкліканем існаваннем пэўнай еўрапейскай традыцыі, творы М. Осіпава, І. Катлярэўскага і В. Равінскага адразніваюцца як трактоўкай вобразаў, так і мэтамі, якія ставілі перад сабой аўтары, пераказываючы ўжо вядомыя сюжэт Вергілія ці, лепш сказаць, пераказываючы вядомыя камічныя пераказы ўзорнага твора. Пародыя М. Осіпава не пакінула ў гісторыі літаратуры такі яркі след, як падобныя паэмы І. Катлярэўскага і В. Равінскага не толькі таму, што ён выкарыстоўваў месцамі грубаватыя выразы ці не мог знайсці трапных парабанняў ці дарэчных жартав. Уся справа ў тым, што рускі аўтар імкнуўся праста павесяліць чытача змешваннем высокага і нізкага, трагічнага і камічнага. Творы ж В. Равінскага і І. Катлярэўскага павінны былі пры дапамозе вядомага твора засведчыць адметнасць нацыянальнай культуры і мовы. Змены ў трактоўцы вобразаў былі выкліканы жаданнем аўтараў наблізіць вобразы антычных герояў да нацыянальнай глебы. Тому, напрыклад, у В. Равінскага ў адразненне ад М. Осіпава практычна адсутнічаюць апісанні, звязаныя з французскімі манерамі, спосабамі заляцання ці ўпрыгожвання. Сюжэт твора Вергілія, як і яго герой (іх імёны і вобразы) былі выкарыстаны І. Катлярэўскім і В. Равінскім як аббалонка, у якую можна ўкладзі новы сэнс.

Літаратура

1. Белинский, В. Г. Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова... Рукопись XVIII века / В. Г. Белинский // Собрание сочинений: в 9 т. — Т. 4: Статьи, рецензии и заметки, март 1841 — март 1842. — М.: Худож. лит., 1979. — С. 498—499 с.
2. Кісялёў, Г. В. «Энеїда навыварат» / Г. В. Кісялёў // Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзя: у 2 т. — Т. 2: Новая літаратура: другая палова XIII—XIX стагоддзе / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы; навук рэд. тома У. І. Мархель, В. А. Чамярыцкі. — Мінск: Бел. навука, 2007. — С. 134—151.
3. Котляревский, І. П. Енейда: Поэма / І. П. Котляревский. — Київ: Книга, 2008. — 384 с.
4. Лозовецкий, В. «Предшественник Мольера» // Комедии / П. Скаррон; пер. с фр. — М.: Искусство, 1964. — С. 5—29.
5. Минский, Н. Николай Петрович Осипов / Н. Минский // Русская паэзия: собрание произведений русских поэтов частью в полном составе, частью в извлечениях, с важнейшими критико-биографическими статьями, биографическими примечаниями и портретами. Издается под ред. С. А. Венгерова. — Т. 1. (выпуск 1—6). С 23 портретами. XVIII век. Эпоха классицизма. — Санкт-Петербург: Типо-литография А. Э. Винеке, 1897. — С. 806—810.
6. Осипов, Н. Виргилиева Енейда, вывороченная на изнанку / Н. Осипов // Русская поэзия: собрание произведений русских поэтов частью в полном составе, частью в извлечениях, с важнейшими критико-биографическими статьями, биографическими примечаниями и портретами. Издается под ред. С. А. Венгерова. — Т. 1. (выпуск 1—6). С 23 портретами. XVIII век. Эпоха классицизма. — Санкт-Петербург: типо-литография А. Э. Винеке, 1897. — С. 810—814.
7. Энеїда навыварат. Тарас на Парнасе. — Мінск: Юнацтва, 1983. — 62 с.